

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМВ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

№ 10 (182) Субота, 23 сакавіка 1974 года.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень

Цена 2 кап.

РАСКАЖЫЦЕ ПРА СВОЙ ФАКУЛЬТЭТ

Нямногім больш як праз месяц наш універсітэт адзначыў першыя свой юбілі: пяцігоддзе з дня ўтворэння. Зусім на дойгі засталося чакаць і да таго часу, калі студэнты першага набору ГДУ атрымаюць дыпломы.

На змену выпускнікам прыйдзе новае папяўненне. Усе мы заціклены ў тым, каб у нашім універсітэце паступілі на вучобу самыя падрэхтаваныя, самыя дастойныя юнаці і дзяўчыты. Для гэтага сярод атубурыентаў мы павінны правесці шырокую работу, падрабязна расказаць ім пра наш універсітэт, спецыяльнасці, якія тут можна набыць, пра студэнтака жыццё 1 г.

У метах пропаганды ГДУ мы аб'яўляем конкурс «Раскажыце пра свой факультэт». Пачаргойна для кожнага факультэта будзе аводзіцца адна старонка шматлікай газеты «Гомельскі ўніверсітэт». Рыхтаваць для яе можна матэрыялы любога газетнага жанру, фотадзімкі, малюнкі. Задача заключаецца толькі ў адным: як мага павейні і лепш расказаць пра свой факультэт. Провізічы лепшых аўтараў будуть апублікаваны ў нашай газеце.

ДНІ КУЛЬТУРЫ САВЕЦКАЙ ЛІТВЫ І БЕЛАРУСКАЙ ССР

З ДОБРЫМ ПРЫБЫЦЦЁМ!

20 сакавіка гамельчане ўрачысты сустракалі ўдзельнікі Дэйн культуры Літоўскай ССР у Беларусі. Першымі да нас прыехаў Літоўскі камерыніквартэт — заслужаныя калектуў рэспублікі, лаурэат міжнародных конкурсаў.

На фасадах Гомельскага вакзала, Палаца культуры чыгуначніку імя У. І. Леніна, гасцініцы «Гомель» — лозунгі на рускай, літоўскай і беларускай

мовах, якія вітаюць гасцей.

... Да перона вакзала падыходзіць поезд «Рыга—Сімферопаль». З вагона выходзіць удзельнікі квартэта — заслужаныя дзеячы мастацтва Літоўскай ССР Эдзеніс Паулаускас, Карнеліс Калінаўскіт, Юргіс Феджынскіс і заслужаныя артысты Літоўскай ССР Рамуальдас Кулікаускас. Работнікі Гомельскай дзяржаўнай філармоніі, прадстаўнікі музич-

най грамадскасці горада цёпла вітаюць дарагіх гасцей:

— Будзьце, як дома!

Вечарам у Гомель прыбыў 1 вядомы літоўскі эстрадны калектуў «Агні Немана».

У сапраўднае свята выйшла адкрыціе Дэйн культуры Савецкай Літвы у Беларускай ССР у Гомельскім Палацы культуры чыгуначніку імя У. І. Леніна. Да прысніх звярніць першыя намеснікі старшыні абльвянканко-

ма У. С. Сцяпук. Ён расказаў, як вялікай дружбе двух нашых братніх народоў, абы тым, што работнікі мастацтва, пісьменнікі Літвы выступаюць з творчымі справаздачамі перед прадсёнтамі Гомельшчыны, што яны павішаюць на Светлагорску. Рэчыцы, Мазыры, наведаюць калгасы імі Леніна і імі Урыцкага Гомельскага раёна.

Вечарам эстрадны калектуў «Агні Немана» і камерыніквартэт гасцей далі вядомі канцэрты ў Гомельскім Палацы культуры чыгуначніку імя У. І. Леніна. Да прысніх звярніць першыя намеснікі старшыні абльвянканко-Гомельскага раёна.

М. ПЯТРОУ.

У ГАСЦЯХ У ЛІТОЎСКИХ СЯБРОЎ

Мацнеюць сувязі СНТ бібліаграфічнага факультэта з іншымі навучальными установамі краіны. Наши студэнты выступалі з навуковымі дакладамі ў Віцебску, Баку, прымалі сваіх калег з Мінска і іншых гарадоў.

Нядына студэнты чацаўтрага курса В. Верамееву, У. Франко, сёлетнія выпускніцы Н. Власава і аўтар гэтых радкоў былі гасцімі ў студэнтакіў-біёлагакіў старшыні вну краіны — Вільнюскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Літоўскія дзяячы, нацыянальную ХХVI студэнтку з наўковую нафэрэнцыю гэтага ўніверсітэта прыехала 47 студэнтаў з Масквы, Ленінграда, Мінска, Кішынёва, Рыги, Харкава, Сімферопала, Казані і іншых гарадоў. Усе прачтыванія даклады былі цікавыя і даволі разнастайныя па тэмамі, выклікалі ажыўленую дыскусію.

Літоўскія сябры добраздышчіла і гасцініца дзяялі з усімі гасцімі сваімі поспехамі і цяжкасцямі, паказалі лабараторыі і аўдыторыі, арганізувалі экспкурсію па сваім прыгожым старынным горадзе, дзе мы мелі

магчымасць упэўніцца ў непаторнасці славутых помнікаў архітэктуры — будынка ўніверсітэта, сабора Пятра і Павла, замка Гедыміна і іншых. У Вільнісіе вельмі многа гістарычных мясцін, звязанных з жыццём і дзейнасцю выдатных людзей — Адама Міцкевіча, Міхала Кутузава, Каўстусі Каліноўскага. Тут загінуў і пахаваны праслаўлены военачальнік Чарніхаўскі.

У апошні дзень канферэнцыі была арганізавана пaeзда ў старожытны Каўнас. Тут літоўскія сябры паказалі нам карцінную галерэю самабытнага і загадавага мастака і кампазітара Чурлёніса, а таксама адзіні і непадуты музеі чарцішава.

Каўнас на першых дзён Вялікай Айчыннай вайны быў пераўтвораны ў гіганцкое гета — фабрыку знішчэння людзей. Мы наведалі вядомыя 9-ы форт — былы лагер смерці, адкуль быў зроблен адзін з дзёзкіх пабегаў вязняў. Пряго яго алавядзе мастакі кінафільм «Крокі ўна-

чы». Літоўцы свята захоўваюць памяць пра загінуўшых вязняў лагера.

У гонар гасцей быў наладжан вечар. На ім гучалі задорныя студэнцінкі песні на розных мовах нашай шматнацыянальнай краіны, вёўся ажыўлены абмен думкамі па розных пытаннях наўковых працы, студэнцікага жыцця. І ўсе быўшынёны ў адным — наперадзе новыя сустэречы, дружба, якая яднае ўсіх студэнтаў нашай неадбажай Радзімы.

І. КАРАБАНАУ,
дацент, наўковы кіраўнік
СНТ біёлага-глебавага
факультэта.

РАДЫ ВІТАЦЬ

25 сакавіка ў нашым ўніверсітэце адбудзеца сустэречка вучоных, выкладчыкі, студэнтаў, служачых і рабочых з удзельнікамі Дэйн культуры Савецкай Літвы у Беларускай ССР. Пасля ўрачыстых часткі, якая пачнечца ў 15 гадзін, на сцене актавай залы ГДУ з канцэртам выступіць сімфанічны аркестр Дзяржаўнай філармоніі Літоўскай ССР.

Усе вучонічныя групы ўніверсітэтаў якія адзіні мы рады вітаць у сабе дарагіх гасцей з братнай рэспублікі.

ЛІЧБЫ І ФАКТЫ

• Колкоасць насельніцтва ў Літоўскай ССР на пачатак года склала 3,3 мільёны чалавек. Гэта на 546 тысяч больш, чым у 1959 годзе. У канцы 1938 года на тэрыторыі буржуазнай Літвы праживала звыш 2,9 мільёна чалавек. У гарадах праживала 55 працэнтаў усего насельніцтва.

• Вытворчасць нацыянальнага даходу на душу насельніцтва дасягнула 1400 рублёў. Гэта перавышае зўрэвень такіх высокоразвітых краін, як Англія, Бельгія, Італія, Фінляндія.

• Прамысловасць рэспублікі ціпер дае звыш трох чвэрцей валавага гра-

мадскага прадукту і больш як палавину нацыянальнага даходу. У індустрыі занята адна траць усіх працоўных у матэрыяльнай вытворчасці, супраць 8,5 працэнта ў 1940 годзе.

• Валавая прадукцыя сельскай гаспадаркі зустрэла супраць 1940 года ў два разы, у тым ліку прадукцыя земляробства — у 1,6 раза, а прадукцыя жыўлагадоўлі — у 2,4 раза. У 1973 годзе сельская гаспадарка распушліка на душу насельніцтва атрымала 130 кілаграмаў мяса (у забойнай вазе) і больш як 780 кілаграмаў малака.

(ЭЛЬТА—БЕЛТА).

Гэты здымак быў зроблен на зямлі братнай Літвы. На ім вы бачыце студэнтаў біёлага-глебавага факультэта ГДУ Наташу Власаву (справа), якая ў дні студэнцкай наўковай канферэнцыі пасябрывала са сваімі калегамі: літоўскай Відай з Вільнюскага ўніверсітэта (злева) і рускай Ліліяй (у цэнтры) з Казанскага ўніверсітэта.

Фота І. Карабанава.



ВЫЗНАЧАНЫ ЛЕПШЫЯ ГРУПЫ

Першы семестр бягучага наўчальнага года для студэнтаў нашага ўніверсітэта быў завяршчым этапам у тэзім, рашающимі годзе дэзвайт пяцігоддкі. Ен падвёў вынікі пасядзеннай шматтрайнай іх дэйніцаў ў барацьбе за выкананне сваіх галоўных задач — набыццё глыбокіх, трывалых ведаў. Аткінны ўздел студэнтаў у выкананні вучебных праграм, шырокая грамадская і палітычная-наставальная работа садэйнічалі дасягненню добрых паказынкаў.

Усе вучонічныя групы ўніверсітэтаў ўключыліся ў падрыхтоўку дастойнай сустэречы 50-гаддзя прысвячення камсамолу імя У. І. Леніна і XVII з'езду ВЛКСМ. Разгромнатае сацыялістычнае спаборніцтва паміж групамі павышае актыўнасць усіх студэнтаў. Ціпер кожны з іх здадзіў з «выйдаты» толькі на «выйдаты» — 361.

«Пітнікі павышэнія відавочнаў стала асноўнай меркаваніем на пасядзілезе. Самохалоськіх біору і на сходах камсамольскіх груп. Днямі камітэт камсамола і прафком падвялі вынікі сацыялістычнага спаборніцтва груп ўніверсітэтаў на дастойнай сустэречы камсамольскага юбілею. Лепшай прызнанай групой Г-31 (камсорг Л. Бахарава) з гісторыка-філалагічнага факультэта. Другое месца прысвяченію камсамолу імя У. І. Леніна і XVII з'езду ВЛКСМ. Разгромнатае сацыялістычнае спаборніцтва паміж групамі павышае актыўнасць усіх студэнтаў. Ціпер кожны з іх здадзіў таксама групу Ф-32 (камсорг В. Багданаў) з фізічнага факультэта, 35-ю групу з факультэта фізічнага выхавання (камсорг В. Смаль), Г-32 (камсорг З. Зайцева) з гісторыка-філалагічнага, 42-ю (камсорг С. Тарасава) з белага-глебавага факультэта. Гэтыя групы сталі пераможцамі сацыялістычнага спаборніцтва на сваіх факультэтах.

Лепшыя групы ўніверсітэтаў і факультэтаў узнагароджаны Ганаровыя граматамі аўкому камсамола.

Ціпер ідзе другі перыяд сацыялістычнага спаборніцтва. Студэнты кожнай групы павінны прыкасніцца ўсімі намаганнямі да таго, каб выйці ў пераможцамі, дабыцца самых высокіх вынікаў у паспяхавасці і ажыццяўленні запланаваных мераў-прыемстваў.

А там — трэці, працоўны сесістр. Па добры традыцыі будаўнічыя атрады нашага ўніверсітэта зноў выедуць на важнейшыя камсамольскія аўкты, дзе, як і ў мінулых гадах, павінны будуть паказаць узоры ўдарнай працы.

Я. БАВІЧАУ,
намеснік сакратара
камітэта камсамола.

Выступаючы члены літаратурнага аб'яднання



Росквіт

Наша ўніверсітэцкая літаратурнае аб'яднанне «Росквіт» падтрымлівае сувязь з літабяднаннямі розных вну. На творчых сустрачах маладыя паэты амблемаўшыца думкамі, раяцца, спрачаўшыца і абмяркоўшыца свае творы. Гэта прыносяць вялікую карысць аўтарам.

Сёня на завочнай сустрачы з членамі нашага «Росквіту» і цікайным універсітэцкім чытаком выступаючы пачынаўчыя паэты Мазырскага педагагічнага інстытута імя Н. К. Крупскай, якіх натхніе цудоўная паэтычная зямля Палесся.

Наташа СЯМЕНАВА,
студэнтка трэцяга курса філфака.

Людям сложная штука жизнь
О себе говорит:
«Се ля ві»,
Человек человеку:
«Держись!»,
А любовь, уходя:
«Ізвини...»
Мы с тобой никогда не прощались,
Но и радостных не было встреч.
От светлой и горькой печали
Наше «здравствуй» никак не сберечь.

ПРЫНА ДУБРАУКА

СВЯЖУ ТЕБЕ ШАРФ

Я свяжу тебе шарф
Из рассветов над Сожем,
Из цветеня берёз
И дыханья земли.
Я свяжу тебе шарф
Из ульбок прохожих,
Из прозрачности рос
И из запаха лип.

Я свяжу тебе шарф
Из рябінных пожаров,
Чтобы ветер в ночі
Не забрался в буштал.
Из ресниц и из губ,
И из сердца, пожалуй,
Я свяжу тебе шарф...
Я свяжу тебе шарф...

Ніна ПІЧЧУК

ТЕБЕ

У солнечных дней по крупицам,
По самому тонкому лучику
Возьму все, что вперед пригодится,
Возьму себе самое лучшее.
И если к тебе вдруг нагрянут обиды, как тучи осенние,
Открою свой ларец, пусть станут Твоими мои сбережения.

Анатоль МАЛЮК,
старши выкладчык педінстытута.

МАЁ ШЧАСЦЕ

Якое шчасце мець
Радзіму
І на Радзіме сваёй жыцьці.
О, мы ўмеецца даражыць
яе цяплом, яе святлом,
яе высокім мужнім
небам,
яе святым блакадным
хлебам,

Віктар КАРПЯЧЭНКА,
студэнт другога курса філфака.

Будто на свете мы
только вдвоём.
Спілтишина
в необыкновенном просторе,
Месец стоит в неизменном
дзоре,
Смотрит грустно
в речной окёме...
Будто на свете мы
только вдвоём.
Будто на свете мы только
вдвоём.
Видится, счастье своё
не погубим:
Встретились жаром
горячие губы,
Счастье своё, как
безумные, пым,
Будто на свете мы
только вдвоём.

забытым у агні для нас
у самы грозны, самы
цяжкі час,

Люблю вясенні ветравей,
калі лясы страсаюць сон
зімовыя,
калі ручэй — мой першы
салавей
пляе на шчасце гімі
свой новыя.

час рэвалюцый, голаду,
вайны,
Пра гэта памятаем мы
штодзень, штораз.

Калі нарохсраст —
неба сінява
і пахнучы здорава
раллій палеткі,
калі ад радасці
п'яное галаўа
і першым сонцам
зацвітаюць кветкі.

Алесь ЛІСЦІКІ,
студэнт другога курса філфака.

ДРЭВЫ І КАРЭННІ

Я паліашук. Глыбокія карэнні
Пусціў дадунь лі Убараці мой род.
Араці палі, вальці для хат бярвенні
яячістай ужо і мой чарод.

Касіці лугі, варышыць стагі мне трэба,
расціць сваіх і дочак і сыноў.
У жыцьці заўсёды гэта, як патрэба —
жывая сувязь дрэў і каранёў.

Адкрый, матуля, дзвёры раніцою.
Прышлі к нам госьці — ціхія ласі.
Сталіцы з надзеяй збіглі гарбоў,
мо' па краюсе хлеба ім дасі.
Па лустицы свежай, мяккай і гарачай,
ты ім, матуля, шчодра пасалі.
Глазі: вуны лосі стары часоўцы плача,
да кроплі слёз на лустку пацяклі.
Вядро вады пастаў ім на парозе,
ахапак сена добры прынясі.
...Прысніў: па снежнай студзенскай дарозе
Прышлі у вёску раніцай ласі.

Потом я приходил туда с добром,
но был уже не принят,

а отвергнут.
Бессильным было все моё старанье
В моём добрे хозяев убедить,
И потерял я страстное желанье
В том добре и радость приносить.
Кто был в огне, тот жесть других не будет.
И испытав неверъя знойный час.
Я подхажуко весям знакомым людям,
Как будто я их вижу в первый раз.
И вдруг мирюсь со старыми врагами.
От рук друзей вдруг можну и горю.
На эти превращения смотрю
Совсем неудивлёнными глазами.

Генадзь ЛАПАЦІН, аўтарыент ГДУ.

ДОВЕРИЕ

В предвзятосты мы наглухо наівны,
В предвзятосты мы наглухо тверды.
Бываєм до наівности бессильны,
Бываєм до наівности горды.
Да. Раз и навсегда родіцца мненне
(Оно в хлебах, во снах. Оно в шагах)
И ни одно событие и волнение
Его не свергнет, не повергнет в прах.
Однаажды ложь принес я в тихий дом.
Прошла, как правда — я был рад
безмерно.

Аляксандар ДУБРОУСКІ

А ЗАЎТРА ШТО?

А так вядзенца заўсёды:
У грызных адвеуки людзей:
Сягоння на клёшы мода,
А заўтра — на смерцы
дзяцей.
Сягоння вам «кошкі-мышкі»,
А потым — бяздушина
стынь:

Было ж так — паліці
кіджкі,
А потым — з людзьмі
Хатынь.

Было ж, что кідалі цацуку,
А дзяўчынцы пяты гадок,
Ей жа хочацца ўсё
дзяцніца...

Раптам выбуху...
Касіца... Пісок...
Сягоння руйнуючы Чылі,
А заўтра — другі

Учора людзей травілі,
А заўтра, што стукні
вам?

Алесь ЛОЗКА

ДАРОГАЙ МАЛЕНСТВА

Палеская вёска, маё Прыйбалоцце
Там, за паваротам, з-за лесу відна.
Магчымы, таму, што стаць пры балоце,
Дарога туды вядзе толькі адна.
Магчымы, што з хатнія выйшла парога,
Памінулася ў даліні бязмежны прастор.
Праз сэці мае праблаге дарога
Да самых маскоўскіх рубінных зор.
Па гэта дарозе я першыя крокі,
Каленікі збіваючы, змалку рабіў.

Анатоль ЗЭКАУ

Алесю Лозку

Людзі добрыя, паверце:
Як-ніяк, а я — паэт.

Сямёну Шыкуну

Ажно дрыжаць ад рыфм
каленцы
(Бывае вершамі грашу),

Бо ў майм юначым сэрцы
Умісціўся цэлы свет,
Тут прашанса заўсёды
Радаслойная маё,
Званне гордае — народны,

□ □

Паэты ўцякаюць з
лекцый,
А я ё на лекціях пішу.
І хай свайго не ўбачу ў
«ЛіМе».

Святаслаў КРУПЕНЬКА

ЗВІНІ МОЙ КРАЙ
Прыдзвінскі край мне
змалку дарагі,
Люблю твае вясковый
разводзі
І песні, што вясловы
шпакі
У нашым садзе раніцай
выводзяць.
І я шпакоўні з балькам
майстраваў,
Каб на зары ў нас шпакі
спявалі.
Без іх і сад тады б
засумаваў,
Без іх галіны ссохлі б
і заяўлі.
І ты, мой край, напевамі
звіні.
Я ведаю: на песні ты багаты
і можа я табе сцію
калі,
Як па вясне наведаўся
у хату.
Уладзімір ЛАПЦІКІ

ВЕСНА

Весна ворвалася віхрем
в двері дома,
Дыша духами давних
холодов,
Храня хрусталь,
растаявших хоромов —
Последній признак
призрачных снегов,
Слезмы, сошедших
с ослепленых склонов,
Согретым сонціком ласковым
лучом,
Лелеючіх листоткі
в ліпіх кронах,
Которым все морозы
ніпочём.
Петро РАМАНЕНКА

ПАМЯТЬ

Мы с тобой не успели
встретиться,
Заглянуть друг другу
в глаза.
Так случилось, просто
не верится.
Даже плачь — не поможет
слеза.
Кто летал в небе —
смотріл тоскливый,
А кто плавал —
грустіл о морях,
И кружіл под налес
журавлині
Синглазая память
в висках.
Как поэзия в песнях
бессмертна,
Эта память живёт среди
нас
И стучит для других
незаметно
В склеротических наших
мозгах.
А весна остаётся
весною
И река за оврагом
шумит.
Ты осталася во мне такою
Для которой и стоит
жить.
Мы с тобой не успели
встретиться,
Заглянуть друг другу
в глаза.
Так случилось, просто
не верится,
Даже плачь — не поможет
слеза.

Пра якое мару я.
Паэтычная бэрэзка,
Рыфмаваная сляза,
Я і сам завусы Лозка,
А не прости там — Лаза.

Ды не губляю я надзеяй.
Калі распубліка не
прыме,
То жонка прыме кожны
дзені.

Амаль у кожним датктың кінафільме мы бачым пагони, стральбу, рукашини сутынкі, прымынянда прыемы самба, дзю-до, карата і іншых відаў спорту. З некоторымі з іх мы маем намер познаёміць чытчаку нашай газеты.

ЗНАЁМЦЕСЯ: САМБА

Першыя звесткі пра сістэму самаабароны, якія існуюць у свеце, началі праніцаць у Расіі толькі ў пачатку цілерашняга стагоддзе. Заснаваныя турысты завезлі замежныя кнігі па джыгу-джытсу. Гэта сістэма шырокая была распаўсядзана на яе раздзіме — у Японіі і ў іншых краінах Захаду і Амерыкі. Яе асобныя прыемы былі ўведзены ў рускай паліцыі, начальнікоў з 1902 года, вывучацца ў Пецярбургскай паліцейскай школе. Гэтам усё і аблежавалася.

Толькі ў 1914 годзе справа набыла спартыўна-аматорскі характар: ва Уладзівастоку В. С.

Ашчапкаў, якога па праву можна называць бацькам самбы, адкрыў гуртак для студэнтаў. Тут ён выкладаў свой варыянт дзю-до. В. С. Ашчапкаў дўйгожыў у Японіі і прыходзіў курс научвання ў сусветна вядомым інстытуце дзю-до «Кадакан», у дасканаласці вывучыў тэхніку. Свае веды ён ахвотна перадаваў моладзі. Пры гэтым яму удалося спалучыць лепшыя прыемы дзю-до з нацыянальнымі відамі бацькі, якія культиваваліся ў Расіі — грузінскай «чыдбо», якуцкай «халсагай», азербайджанскай «гюлеш», малдайскай «трынче» і г. д.

У пачатку дванаццатых гадоў

чэкісты і супрацоўнікі савецкай міліцыі вялі цыцкую, поўную небяспекі бацьку са шматлікімі ворагамі сацыялістычнай Айчыны і злачыннымі элементамі. Даводзілася ўступаць у сутынкі і з галаварэзам, абешчанымі зброяй, і са шпіёнамі, настроніраванымі японскімі прафесіяналамі дзю-до. Вельмі патрабны былі ў гэтых падынках простыя, надзеіныя прыёмы аблазбэрвіння і затрымання злачынца.

В. А. Спрыданова — кадравы афіцэр старой рускай арміі, які добрахвотна перайшоў на бою Савецкай улады — правёў складаную і крапатлівую работу, завяршыўшы яе стварэннем баўгата раздзела самбы. Справу, начатую В. С. Ашчапкаў і В. А. Спрыдановым, з поўным абрэгутаваннем можна называць першымі зернімі таго новага і самабытнага віду спорту, які сёня мы называем «самба».

Практычны пачатак развіцію самбы ў нашай краіне быў

пакладзены ў арганізацый Усенавуцу, а затым у спартыўным таварыстве «Дынама». Прадаўжальнікамі справы, пачатай Ашчапкаў і Спрыдановамі, сталі іх вучні: Р. Школьнікаў, М. Галаўскі, І. Васільев, В. Волкаў, А. Харламп'еў.

Першым вядліком афіцыйным спаборніцтвам па бацькі самбы, праведзеным у нашай краіне, трэба лічыць чэмпінат Масквы, разыгранны ў канцы 1935 года. Афіцыйна ж бацькі самбы быў прызнаны 16 лістапада 1938 года, калі Усесаюзны камітэт па спраўах фізичнай культуры і спорту пры СНК СССР выдаў загад «Аб развіціі бацькі вольнага стылю» (так тады называлася бацькі самбы). У 1939 годзе было разыграна першое першынство СССР. А ў 1966 годзе самба атрымала афіцыйнае прызнанне міжнароднай федэрациі бацькі (ФІЛА).

У Гомелі ў 1958 годзе па-


чай трэніраваць самбістаў В. І. Масінскі — выхаванец мінскага трэнера Ю. М. Галаўскага. Асабліва вялікую работу па папулярызацыі самбы правёў у горадзе В. І. Янушаў, які трэніраваў каманду «Дынама» і выхаваў ямала добрых спартсменаў.

У сценах універсітэта (тады яшчэ педагігічнага) самба зарадзілася ў 1964 годзе. Арганізаторамі і трэнарамі секцыі быў Л. М. Ізраэлев. На каўры юніверсітэцкай залы бацькы быў падрыхтавана шмат самоістотай, якія займалі прызыравыя месцы на даволі буйных спаборніцтвах — Г. Каліноўскі, М. Язерскі, В. Драбышэўскі, А. Мароз.

В. Цэл, трэнер універсітэцкай каманды, падкрайсліў, што ў камандных спаборніцтвах спартсмены таварыства «Буравесня» і «Дынама» заўжды змагаюцца за першое і другое месцы. Ен выказаў меркаванне, што, байдз, сама галоўная цяжкасць падрыхтаваць самбістаў з ліку студэнтаў заключаецца ў немагчымасці наладзіць круглагодовыя регулярныя трэніроўкі. Перашкодай з'яўляюцца зімовыя і летнія канікулы, перыяды здачы заліку і экзаменаў. Каб дасягнуць добрых вынікаў пры сучасным узроўні развіція спорту, патрэбны спарадкавы спартсмен-энтузіяст. І яны ві ўніверсітэце ёсць. У гэтым годзе іх чакаюць многія адзнакі спаборніцтваў.

В. ТРУХАУ,
кандыдат у майстры
спорту па самба,
студэнт эканамічнага
факультэта.

СПАРТЫЎНАЯ ФОТАІНФАРМАЦЫЯ



На здымках: 1. Зборная каманда факультэта фізічнага выхавання, якая выйграла перадходы кубак спорцклуба ГДУ ў венізаванай эстафете. 2. Па-

КОЖНЫ ТЫДЗЕНЬ — КІНАФІЛЬМ

Кожную пятницу ў актавай зале ўніверсітэта з 19.00 гадзін будуць дэманстраўвацца новыя мастацкія кінафільмы і папулярныя кінастужкі мінульых гадоў. Запрашаюцца ўсе жадаючыя студэнты. Кошт билету — 30 капеек.

КАМІТЭТ КАМСАМОЛА.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

БЫЦЬ ДОНАРАМ — ВЫСАКАРОДНА

Сярод лекавых сродкаў, якія мае ўрач, ёсць цудоунае лякарства, дазваляючае выратаваць жыццё хворага ў самых цяжкіх выпадках. Гэта — кроў.

Кроў уліяе сабой вадкую

тканку арганізма і складае наля

7 працтвай агульную вагі

чалавека. Дзякуючы скарачэнню сэрца, кроў бесперывна сісці на сасудах, прыносячи кіліпкамі і пакіміяны рэчывы, забраючы і вясночы праз выдзяляльныя органы прадукты распаду і вуглекіслікі. У арганізме чалавека цыркулюе ў сіяднім 5—6 літраў кроў. Яна пастаянна абнавляецца, г. з. адны клеткі праз пазыі час гінуть, другія нараджаюцца.

Часцей за ўсё пераліваюць кроў пры шоку, моцнымі краўянікі. Хранічнае малакроўе і іншыя захворванні кроў і дзякуючы пералівам донарскай кроў. З кожным годам патрэбы ў ёй павялічваюцца, што звязана з узрастненнем кваліфікаванай дапамогі ў лячэбных установах.

Крышталь атрымання кроў з'яўляюцца донары. Донарства біспісцідна. Гэта пачвердзана вісларым практичным вопытам, атрыманым на працягу

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх краінах свету. У донараў, якія бескарысна даюць кроў, бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная страга кроў практэдзіцца на першынство горада па цяжкай атлетыцы. На памосце пасяляхова выступіў слухач падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта Анатоль Шатаў, які стаў праможцам сарадні спартсменаў лягчайшай вагі.

Фота А. Рудчанкі,
Ф. Ляўчэнкі.

многіх дзесяцігоддзяў ва ўсіх

краінах свету. У донараў,

якія бескарысна даюць кроў,

бяруць яе 200 мл. Такая нязначная ст